



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ
НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ
НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ



П Р А Г Р А М А

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**Вынікі археалагічных даследаванняў
на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе**

Мінск, 12 – 13 мая 2016 г.



Мінск, 2016



Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*

Фотаздымак на вокладцы: падвеска з селішча X–XII ст. Васілеўчына Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці. Раскопкі А.В. Вайцяховіча

АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2015 ГОДЗЕ»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ, ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭНТ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР (СУСТАРШЫНЯ АРГКАМІТЭТА);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ (СУСТАРШЫНЯ АРГКАМІТЭТА);

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ (НАМЕСНІК СУСТАРШЫНЬ АРГКАМІТЭТА);

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі БЕЛАРУСІ Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, ДОКТАР ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ПРАФЕСАР (НАМЕСНІК СУСТАРШЫНЬ АРГКАМІТЭТА);

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК;

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ;

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ, КАНДЫДАТ ГІСТАРЫЧНЫХ НАВУК, ДАЦЭНТ;

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН БЕЛАРУСІ (АДКАЗНЫ САКРАТАР).

Інфармацыйны партнёра канферэнцыі

Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука»

Парадак працы канферэнцыі

12 мая

- 9.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
- 10.00 – 12.30 Пленарнае пасяджэнне
- 12.30 – 13.45 Абед
- 13.45 – 16.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
- 16.00 – 16.15 Перапынак
- 16.15 – 17.45 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

13 мая

- 9.00 – 11.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
- 11.00 – 11.30 Перапынак
- 11.30 – 13.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
- 13.00 – 14.00 Абед
- 14.00 – 15.30 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія
- 15.30 – 16.00 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі
- 16.00 – 16.45 Экскурсійная праграма

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін
выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская, украінская

12 мая 2016 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

(10.00 – 12.30)

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, члена-карэспандэнта, доктара гістарычных навук, прафесара

Кавалені Аляксандра Аляксандравіча

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта

Даніловіча Вячаслава Віктаравіча

Мадэратары пленарнага пасяджэння

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Аб зменах заканадаўства ў сферы аховы і даследавання археалагічнай спадчыны Беларусі»*

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Кардон: новае адкрыццё і перспектывы даследавання»*

Віцязь Сяргей Пятровіч – намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук;

Страшко Ігар Баляслававіч – намеснік дырэктара па вытворчасці НДРУП «Геаінфармацыйныя сістэмы НАН Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выкарыстанне метадаў дыстанцыйнага зандажвання ў вывучэнні і захаванні аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны: вопыт работ 2015 г. і перспектывы»*

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя даследаванні славянскага селішча X–XII ст. Васілеўшчына ў 2015 г. (Дзяржынскі раён, Мінская вобласць)»*

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Піліповіч Віталь Юр'евіч** – выкладчык кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, магістр гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў 2015 г. на Кобрынскім умацаванні Брэсцкай крэпасці»*

Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Першы з'езд археолагаў Беларусі ў гісторыі беларускай археалогіі»*

12 мая 2016 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секцыя 1

Археалогія першабытнага грамадства
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 – 17.45)

Мадэратары секцыі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Калечыц Алена Генадзьеўна – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Архівальная археалогія: пошукі і знаходкі ў Цэнтральным навуковым архіве НАН Беларусі»*

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, намеснік дэкана па навуковай рабоце гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы 2015 года ў Магілёўскім Падняпроўі»*

Рассадзін Сяргей Яўгеньевіч – прафесар кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі факультэта інфармацыйных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Два крыжовыя камяні з ваколіцаў в. Старлыгі»*

Ткачоў Алег Юр’евіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна** – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ткачова Марыя Іванаўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні на помніку Камянюкі 1 у Белавежскай пушчы ў 2015 годзе»*

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некаторыя вынікі археалагічнага вывучэння помнікаў неаліту і бронзавага веку ў 2015 годзе на тэрыторыі Беларускага Палесся»*

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні на Беларuskім Паазер'і ў 2015 г.»*

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў грунтавага могільніка на вул. Луцкая ў г. Брэсце»*

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Другі сезон даследаванняў на помніку Ніжняя Алба (урочышча Лукошыніца) у Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці»*

Жыжыян Сяргей Філіпавіч – дырэктар Быхаўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў–Магілёў)

Тэма даклада: *«Новыя знаходкі культавых каменных выяў у Быхаўскім Падняпроўі»*

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Сярэднявечныя знаходкі з паселішча Тайманава Магілёўскай вобласці»*

Хомчанка Яраслаў Леанідавіч – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае вывучэнне Чэрыкаўскага раёна Магілёўскай вобласці ў 2014 годзе»*

Вараненка Алег Васільевіч – малодшы навуковы супрацоўнік Асіповіцкага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, магістр гістарычных навук (Беларусь, Асіповічы)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічнага даследавання на стаянцы фінальнага палеаліту Збароў 2 Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці»*

Дыскусія

12 мая 2016 г.

Секцыя 2

Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 – 17.45)

Мадэратары секцыі

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў 2015 годзе»*

Макушнікаў Алег Анатольевіч – прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук, прафесар; **Іванова-Праля Кацярына Сяргееўна** – студэнтка магістратуры гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Даследаванні Мохайўскага археалагічнага комплексу ў 2015 годзе»*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Іоў Алег Вільгельмавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі курганнага могільніка каля в. Пасека Старадарожскага раёна»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Ерамаліцкая Ксенія Фёдараўна** – дацэнт кафедры фізікі і лазернай спектраскапіі фізічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук, (Беларусь, Мінск); **Астаповіч Эдвард Антонавіч** – магістрант кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва (Беларусь, Мінск); **Сцяпанавя Марыя Ігараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Беларусь, Мінск); **Галынскі Антон Дзмітрыевіч** – студэнт другога курса лячэбнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Вынікі раскопак курганнага могільніка Наўры ў 2015 годзе»*

Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Уласавец Яўген Вячаслававіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні селішча каля в. Аксакаўшчына Мінскага раёна»*

Макушнікаў Алег Анатольевіч – прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Новыя археалагічныя помнікі на паўднёвым-ўсходзе Гомельшчыны»*

Лысенка Пётр Фёдаравіч – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Палявыя даследаванні старажытнага Пінска ў 2015 годзе»*

Дук Дзяніс Уладзіміравіч – прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар; **Коц Аляксей Леанідавіч** – выкладчык кафедры гісторыі і турзму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Да пытання аб абарончых умацаваннях Запалоцкага пасада старажытнага Полацка (па выніках археалагічных даследаванняў 2012–2013, 2015 гг.)»*

Уласавец Яўген Вячаслававіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічнага даследавання грунтавага могільніка каля в. Дайнава (Іўеўскі раён)»*

Дзярновіч Алег Іванавіч – старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Найноўшыя даследаванні фрэсак Крэўскага замка XIV–XV стст.: праблемы пошуку і храналогіі»*

Кенька Павел Міхайлавіч – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці ў 2015 годзе»*

Цімафеенка Ганна Рыгораўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы 2015 г. на тэрыторыі Жлобінскага і Буда-Кашалёўскага раёнаў Гомельскай вобласці»*

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі Мядзельскага замка ў 2015 годзе»*

Віцязь Сяргей Пятровіч – намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Пачобут Наталля Аляксандраўна** – вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Археалагічны комплекс Беразавец: вынікі даследавання ў 2015 годзе»*

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Навагрудку ў 2015 годзе»*

Дыскусія

13 мая 2016 г.

Секцыя 1

Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)

Мадэратары секцыі

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч – студэнт 2-га курса факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Крамянёвыя знаходкі з раскопак Старога Замку ў Гродне ў 2015 г.»*

Віцязь Сяргей Пятровіч – намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук; **Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Сядоў Сяргей Георгіевіч** – пенсіянер, кандыдат геалага-мінералагічных навук; **Галабокаў Сяргей Віктаравіч** – пенсіянер (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выкарыстанне геофізічных метадаў падчас вывучэння помнікаў археалогіі (вопыт даследаванняў 2015 г. і перспектывы)»*

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ліхачоў Андрэй Станіслававіч** – кіраўнік дайвінг-цэнтра «Марскі пегас» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Падводнае вывучэнне археалагічных аб'ектаў Беларусі ў 2015 г. (вынікі, праблемы, перспектывы)»*

Варацінская Ларыса Сяргееўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Ўсходней Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа (Расійская Федэрацыя, Санктпецярбург), **Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч** – метадыст 1-й катэгорыі Веткаўскага райвыканкама Гомельскай вобласці (Беларусь, Ветка) кандыдат гістарычных навук

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні могільніка зарубінецкай культуры у Гарошкаве. 2015 год»*

Ткачоў Алег Юр'евіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Івацэвіцкага і Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобласці ў 2015 годзе»*

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – аспірант аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Кераміка эпохі неаліту з помніка Куцец-1 (на матэрыялах раскопак М.М. Чарняўскага 1976 г.)»*

Ашэйчык Віталій Уладзіміравіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Старыя матэрыялы – новыя інтэрпрэтацыі: прыклад аналізу крамянёвага комплексу з сярэдняга Пасожжа»*

Касюк Алена Фёдараўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Ткачоў Алег Юр’евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі ў Пінскім раёне ў 2015 г.»*

Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ясковіч Ганна Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Іўеўскага раёна (Гродзенская вобласць) у 2015 годзе»*

Ашэйчык Віталій Уладзіміравіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Ткачоў Алег Юр’евіч** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новая знаходка керамікі тшцінецкага культурнага кола на Панямонні»*

Дыскусія



Посуд з курганнага могільніка сярэдняпроўскай культуры каля в. Копань Рэчыцкага р-на. Раскопкі М.М. Крывальцэвіча



Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі НП «Белавежская Пушча». Раскопкі А.Ю. Ткачова



Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі акадэмік У.Р. Гусакоў знаёміцца з ходам археалагічных даследаванняў курганага могільніка паміж вёскамі Курганне і Бацвінава Гомельскай вобласці. Раскопкі Г.Р. Цімафеенка



Славянскае селішча Барыскавічы-1 (V–X стст.). Мазырскі раён. Даследаванне рэшткаў жылой пабудовы. Раскопкі А.Ф. Касюк




Знаходкі з археалагічнага комплексу Кардон.
Даследаванні В.М. Ляўко, П.М. Кенька



Селішча Х–ХІІ ст. Васілеўшчына (Дзяржынскі раён). Выратавальныя
даследаванні пад кіраўніцтвам А.В. Вайцяховіча, В.Л. Лакізы.
ТОП-10 вынікаў дзейнасці вучоных НАН Беларусі



Паўночны флігэль сядзібы Ваньковічаў (XVIII–XIX стст.).
Мінск, вул. Філімонава, 24. Навуковы кіраўнік В.І. Кошман



Міжнародная археалагічная экспедыцыя на месцы пераправы Вялікай арміі
Напалеона праз р. Бярэзіну. Навуковы кіраўнік В.І. Кошман

13 мая 2016 г.

Секцыя 2

Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае пасяджэнне (9.00 – 13.00)

Мадэратары секцыі

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Іоў Алег Вільгельмавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя працы на Полаччыне ў 2015 г.»*

Кізіюкевіч Наталля Аляксандраўна – загадчык аддзела археалогіі Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: *«Папярэднія вынікі даследаванняў Старога замка ў Гродне ў 2014–2015 гг.»*

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2015 г.»*

Спірын Іван Уладзіміравіч – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі бастыённых умацаванняў каля в. Міцькаўшчына і каля в. Горы ў 2015 г.»*

Ліневіч Сяргей Барысавіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Волкаў Мікалай Аляксандравіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Ліхачоў Андрэй Станіслававіч** – кіраўнік дайвінг-цэнтра «Марскі пегас» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Падводныя археалагічныя даследаванні ў ваколіцах вёскі Жабер»*

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні Ільянскай гуты ў 2015 г.»*

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя работы сезона 2015 г. на месцы пераправы Вялікай арміі Напалеона праз р. Бярэзіну»*

Памазанаў Мікалай Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі астэалагічнага аналізу матэрыялу археалагічных раскопак у в. Студзёнка Барысаўскага раёна ў 2015 годзе»*

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Новыя даследаванні ў Віцебску ў 2015 годзе»*

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч – дэкан факультэта па працы з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных наглядаў за землянымі работамі ў Полацку ў 2015 г.»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); **Ільчышын Зоя Анатольеўна** – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Тэрнопальскай абласной інспекцыі аховы помнікаў гісторыі і культуры (Украіна, Тэрнопаль)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя даследаванні 2015 года ў зоне будаўніцтва 2-ой чаргі 2-й кальцавой аўтадарогі вакол Мінска»*

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Касюк Алена Фёдараўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Цімафеенка Ганна Рыгораўна** – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарова Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні паўночнага флігеля сядзібы Ваньковічаў у г. Мінску па вул. Філімонава, 24 у 2015 г.»*

Галынскі Раман Дзмітрыевіч – галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага райвыканкама, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў–Магілёў)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў у зоне правядзення цяжучага рамонта вадаправода ў гістарычнай частцы г. Быхава ў 2015 годзе»*

Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні гарадзішча Талькаўшчына Слонімскага раёна ў 2015 г.»*

Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: *«Паселішча XI стагоддзя ва ўрочышчы Грэгарова Поле Лоеўскага раёна (першыя вынікі даследаванняў)»*

Дыскусія

13 мая 2016 г.

Секцыя 1

Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 15.30)

Мадэратары секцыі

Калечыц Алена Генадзьеўна – галоўны навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Выступленні з дакладамі

Анішчук Яраслаў Іванавіч – дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Мызгін Кірыл Валер’евіч** – навуковы ад’юнкт Інстытута археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; **Мілян Тарас Раманавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Навукова-даследчыцкага цэнтра Выратавальная Археалагічная Служба Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; **Ткач Яўген Сяргеевіч** – археолаг 1 катэгорыі Навукова-даследчыцкага цэнтра Выратавальная Археалагічная Служба Інстытута археалогіі НАН Украіны, магістр гістарычных навук (Украіна, Львоў)

Тэма даклада: *«Цэнтр на шляху міграцый, гандлёвая факторыя, ці ...? Новая інфармацыя пра знаходкі мяжы нашай эры на “Залачоўскіх берагах” (Львоўская вобласць)»*

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; **Лакіза Вадзім Леанідавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; **Ліневіч Сяргей Барысавіч** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя даследаванні паселішча жалезнага веку Каценавічы Астравецкага раёна ў 2015 г. (зона будаўніцтва вадазаборнай станцыі Беларускай АЭС)»*

Касюк Алена Фёдараўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на помніках Снядзін-3 Петрыкаўскага раёна і Барыскавічы-1 Мозырскага раёна ў 2015 г.»*

Бяліцкая Ганна Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на Тураўшчыне ў 2015 годзе»*

Беявец Вадзім Георгіевіч – навуковы ад’юнкт Інстытута археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава)

Тэма даклада: *«Палявыя даследаванні 2015 г. на тэрыторыі Брэскай вобласці»*

Дыскусія

13 мая 2016 г.

Секцыя 2

Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 15.30)

Мадэратары секцыі

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук
(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Ясковіч Ганна Сяргееўна – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; **Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна** – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя разведкі ў Вілейскім раёне ў 2015 г.»*

Каралёва Кацярына Пятроўна – аспірант аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Тэхналогія вытворчасці, тыпалогія і храналогія шклянных бранзалетаў дзядзінца Замкавая гара ў г. Мсціславе (па матэрыялах археалагічных раскопак 2015 г.)»*

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна – навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Шклянныя пярсцёнкі Полацкай зямлі»*

Шуткова Надзея Пятроўна – аспірант аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вытворчасць, тыпалогія і храналогія пласцінчатай кафлі XVI–XVIII стст. (на матэрыялах помнікаў Магілёўскага Падняпроўя і Пасожжэ)»*

Шаркоўская Наталля Юр’еўна – вядучы навуковы супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: *«Віцебскія тэракоты Нікіфароўскага»*

Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч – аспірант аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Асаблівасці пахавальнага абраду трупа спалення на тэрыторыі Магілёўскага Падняпроўя і Пасожжэ (на матэрыялах раскопак курганных могільнікаў)»*

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (15.30 – 16.00)

Выступленне старшыні Палявога камітэта, доктара гістарычных навук, прафесара **Ляўко Вольгі Мікалаеўны**

Выступленні кіраўнікоў секцый

Экскурсійная праграма (16.00 – 16.45)

**ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ
май 2015 – май 2016 гг.**

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяў № 174 г. Мінска праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

7–8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

14–15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21–22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН Рэспублікі Армения, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія гісторыка-культурныя адносіны. Традыцыі і сучаснасць».

24–26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў Беларусі – 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь – ААН: 70 год разам».

1–6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3–4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы-ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь А.У. Кабякоў, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.М. Косінец, Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік У.Р. Гусакоў, дэпутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты – нішто не забыта (да 70-годдзя Перамогі над мілітарускай Японіяй і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

15–17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў гісторыі чалавецтва. 1939–1945 гг.»

24–25 верасня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з эканамічным факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».

4 лістапада 2015 г. у г.п. Карэлічы Гродзенскай вобласці сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына – рэгіянальны асаблівасці развіцця X–XX стст.».

5–6 лістапада 2015 г. у НАН Беларусі сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі, Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Польшкім Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура».

12–13 лістапада 2015 г. у г. Браславе сумесна з Браслаўскім раённым аб'яднаннем музеяў праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя г. Браслава)».

14 лістапада 2015 г. у г. Капылі сумесна з Капыльскім раённым выканаўчым камітэтам, Капыльскім раённым саветам дэпутатаў, Беларускім педагагічным універсітэтам імя М. Танка праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Капыльшчына і Э. Вайніловіч».

14 снежня 2015 г. выйшаў Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 485 «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў».

30 снежня 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі ў Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь правёў прэс-канферэнцыю аб рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 485 ад 14 снежня 2015 года «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб'ектаў і археалагічных артэфактаў». У прэс-канферэнцыі прынялі ўдзел дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза, загадчык цэнтра В.М. Ляўко, загадчык аддзела А.В. Вайцяховіч.

22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных артэфактаў».

28 лютага – 5 сакавіка 2016 г. дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых гісторыкаў, якая адбылася ў Уладзіміры.

5 сакавіка 2016 г. прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

17–19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальнымі паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936–1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у Пасяжэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь на тэму «Аб Законе Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Славяне на тэрыторыі Беларусі в догосударственный период».

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі «Аб выніках навуковай і фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г. і выкананні ДПНД на 2011–2015 гг. “Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць”».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя манаграфіі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Россупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

Канферэнцыя праводзіцца па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), раздзела 1 – «Археалогія, антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко), а таксама ў рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік праграмы – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік падпраграмы – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч), задання 1 – «Беларускія землі ў першабытную эпоху, сярэднявеччы і ў ранняй Новай час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, насельніцтва, эканоміка і культура» (навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко)

ДЛЯ ЗАПИСАЎ

Універсітэцкі бібліятэчны аб'ект
№ 1
Адрас: Мінск, вул. Сувалеўскай, 1
Тэлефон: 225-11-11

Універсітэцкі бібліятэчны аб'ект № 1
Адрас: Мінск, вул. Сувалеўскай, 1
Тэлефон: 225-11-11

ВЫДАНИ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ

